

ЗВЯЗДА

ОРГАН ЦК КП(б) БЕЛАРУСІ, СОУНАРКОМА І ПРЭЗІДЫУМА ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

125 (7292)

Субота, 25 лістапада 1944 г.

Цана 20 кап.

ЗАГАД

**Вярхоўнага Галоўнакамандуючага
Маршалу Савецкага Саюза ГОВАРАВУ
Адміралу ТРЫБУЦ**

Войскі ЛЕНІНГРАДСКАГА фронту пры падтрыманні караблёў БАЛТЫЙСКАГА ФЛОТА, у выніку ўпорных баёў, сёння, 24 лістапада, завяршылі ачышчэнне ад праціўніка вострава САРЭМА (ЭЗЕЛЬ), ператворанага немцамі ў апорны пункт, які прыкрываў подступы да Рыжскага заліва.

Тым самым тэрыторыя Савецкай Эстоніі поўнасцю вызвалена ад нямецкіх захопнікаў.

У баіх за авалоданне востравам САРЭМА вызначыліся войскі генерал-лейтнанта СТАРЫКОВА, генерал-лейтнанта АЛФЕРАВА, эстонскі корпус генерал-лейтнанта ПЭРНА, генерал-маёра ТРУШКІНА, генерал-маёра РАМАНЕНКА, генерал-маёра РАМАНЦОВА, генерал-маёра АЛІКАСА, палкоўніка ФЕЛЬДМАНА; марані контр-адмірала СВЯТОВА, контр-адмірала КУЛЯШОВА, контр-адмірала ЮРКОУСКАГА, капітана 1 ранга ГУСЬНОВА, капітана 1 ранга ОЛЕЙНИКА, капітана 2 ранга ЛАЗО, капітана 3 ранга МАКСІМЕНАВА, капітана 3 ранга СІРАЦІНСКАГА, капітана 3 ранга РЭЗНИЧКА, капітана 3 ранга НОВАЖЫЛОВА, палкоўніка ЗУБАВА, маёра ЛЕЙБОВІЧА; артылерысты генерал-маёра артылерыі БРУСЕРА, палкоўніка БЕРАЗУЦКАГА, палкоўніка АРУ, палкоўніка КАРПАЧОВА, палкоўніка КАТУНІНА, палкоўніка ГАРАБЕЦА, палкоўніка ПАЦІФОРАВА, палкоўніка БАЙЧУКА; танкісты генерал-маёра танкавых войск АЗІМКА, падпалкоўніка КУСЛАНА, падпалкоўніка БАРЫЛАВА, падпалкоўніка ЧЭРНЫХ, палкоўніка ЧЭС-

НАКОВА, маёра ОЛЕЙНИКАВА, маёра КНЯЗЕВА; лётчыкі генерал-палкоўніка авіяцыі САМОХІНА, генерал-маёра авіяцыі АНТОНАВА, палкоўніка ГРЭСЬНОВА, палкоўніка МАТВЕЕВА, падпалкоўніка МЕХАНІКАВА, палкоўніка КАРАШКОВА, падпалкоўніка УСАЧОВА, палкоўніка КУРАЧКІНА, палкоўніка МАНЖОСАВА, падпалкоўніка СЛЕПЯКОВА; сапёры палкоўніка АМАТАВА, падпалкоўніка АФАНАСЬЕВА, маёра ЕРМІЛАВА, маёра ШЭЛЕХАВА, падпалкоўніка ГУЛЬЦЯЕВА, падпалкоўніка ГУЛЯНЦКАГА, падпалкоўніка САЛАМАХІНА; сувязісты палкоўніка МУЖАВА.

У азнаменаванне атрыманні перамогі злучэнні, часці і караблі, якія найбольш вызначыліся ў баіх за авалоданне востравам САРЭМА, прадставіць да ўзнагароджанні ордэнамі.

Сёння, 24 лістапада, у 21 гадзіну сталіца нашай Радзімы МАСКВА ад імя Радзімы салютуе доблесным войскам ЛЕНІНГРАДСКАГА фронту, у тым ліку Эстонскаму корпусу генерал-лейтнанта ПЭРНА, і маранам Балтыйскага флоту, авалоданым востравам САРЭМА, дэаццюіцы артылерыйскімі залпамі з двухсот дзвядцят чатырох гармат.

За выдатны бававы дзельні АБ'ЯВЛЯЮ ПАДЗЯКУ кіруючым Вамі войскам і караблям, удзельнічаўшым у баіх за вызваленне вострава САРЭМА.

Вечная слава героям, паўшым у баіх за свабоду і незалежнасць нашай Радзімы!

Смерць нямецкім захопнікам!

**Вярхоўны Галоўнакамандуючы
Маршал Савецкага Саюза І. СТАЛІН.**

24 лістапада 1944 года.

НАРОД АДКАЗВАЕ ПРАВАДЫРУ

Савецкі народ заўсёды адказваў на выступленні свайго вялікага правадыра таварыша Сталіна канкрэтнымі бававымі справамі, панужаннем у працы. Гэта ўжо стала выдатнай традыцыяй. Асабліва вялікі патрыятычны ўздэм народа выклікаў істэрычны даклад таварыша Сталіна аб 27-й гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі, у якім падведзены вынікі біскучых перамог Чырвонай Арміі і ўсяго савецкага народа ў барацьбе супраць нямецка-фашысцкіх захопнікаў і вызначаны перспектывы канчатковага разгрому фашысцкага зверу ў яго ўласнай бірлозе.

Апасаць на даклад таварыша Сталіна далейшым узмоцненнем дапамогі фронту, каб наблізіць дзень нашай канчатковай перамогі—гэта гарачае жаданне кожнага савецкага патрыёта.

Асабліва вялікі патрыятызм і вытворчы ўздэм мае у нашай рэспубліцы. Сорца кожнага беларуса поўна патрыятычнай біязмейнай удзельнасці Чырвонай Арміі і таварышу Сталіну за вызваленне. На працягу трох з лішнім год беларускі народ пакутаваў пад ярмом крыўдзварных гітлераўскіх захопнікаў. Ворат паліў і разбураў нашы гарады і сёлы, знішчаў нашы бацькоў і дзіцей. Але дарожнымі аказаліся патугі гітлераўскіх бандытаў запалаць беларускі народ. Народ наш не пакарыўся. Ён памочіў немцам за кроў і гора, ён выскоя ўзняў сцяг партызанскай вайны. Ён усімі сіламі дапамагаў Чырвонай Арміі вызваціць нашу зямлю ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. І цяпер, калі зямля наша вызвалена, беларускі народ робіць тое, што патрэбна, каб адказаць Чырвоную Армію за вызваленне ад смерці, ад пакут, за вызваленне з лапцюгой фашысцкага вора.

Яшчэ на першых мітынгах і сходах, прысвечаных дакладу і загаду таварыша Сталіна, рабочыя і калгаснікі ўзялі на себе рад канкрэтных абавязанняў па дадзенаму выканаванню планаў, па далейшаму ўзяццю працудыінасці працы і г. л. Амаль усюды было выказана жаданне прадоўжыць перадакстрычніцкае сацыялістычнае спарбніцтва.

Прайшоў зусім нямнога часу. Рабочыя, калгаснікі і цэлыя калектывы ўвадаліся канкрэтных поспехаў ў выкананні ўзятых на себе абавязанняў.

Рабочыя завода, дзе дыратарам тав. Цімафею, за апошні час выконваюць сваё заданне на 150—200 і больш процантаў. Бригада стахановца тав. Хмара выканала свой вытворчы план за першую палавіну лістапада на 220 процантаў, рабочыя Доўнар і Казлоў выканалі норму на 250 процантаў. Бригада тав. Паравонныя выканала вытворчае заданне на 220 процантаў. Бригада бетончыкаў тав. Баранавыя выканала свой план за 20 дзён лістапада на 192 процантаў. Паравонныя бригады мапінскага Вядзіміра Карловіча і Алеся Астроўскага (Заходняя чыгунка) поўнасцю падрыхтавалі свой лакаматыў да зімы і цяпер дакладна на графіку воздзяць эшалоны і эканоміць паліва.

Імкнучыся дапамагчы Чырвонай Арміі ў канчатковым разгроме фашысцкага зверу, многія рабочыя вагоннага ўчастка станцыі Орша ўносяць і рэалізуюць рацыяналізатарскія прапановы, чым узнікаюць прадукцыйнасць працы. Стаханавец тав. Масаловіч вынайшоў фрэзор па дрэву для ачысткі дошак, неабходных для абшывкі вагонаў і вытачыў ў іх каналы. Стаўшы на стахановскую вахту, тав. Масаловіч з дапамогай свайго вынаходніцтва выкапаў норму выпрацоўкі больш, чым на 1.200 процантаў, і зараз дзе прадукцыі больш, чым раней давалі 12 чалавек.

Лесарубы Малаарыцкага леспрагаса, Брэсцкай абласці, якія абавязаліся ў лістападзе нарыхтаваць не менш 75 кубаметраў дрэва на чалавека і вывезці на кожным кані на 30 кубаметраў, цяпер паспяхова выконваюць сваё абавязання.

У адказ на даклад таварыша Сталіна селяне Дзяляўскага раёна, Баранавіцкай абласці, за тры дні звалі на сядзіны пункты 3.660 пулоў збожжа ў фонд Чырвонай Арміі. Селяне Караціцкага раёна здалі ў фонд Чырвонай Арміі 4.300 пулоў хлеба. Калгаснікі Барысаўскага раёна здалі ў фонд Чырвонай Арміі звыш 3.700 пулоў хлеба. Пасля даклада таварыша Сталіна на селянныя пункты наявыным патокам прыбываюць новыя чырвоныя абозы са збожжам.

У сваім дакладзе аб 27-й гадавіне Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі таварыш Сталін пасляжыва: «Калі Чырвоная Армія змагла перамагчы выканаць свой абавязак перад Радзі-

май і выгнала немцаў з межаў савецкай зямлі, то яна зрабіла гэта дзякуючы таму, што не беззаставна падтрымлівала з тылу ўся наша краіна, усе народы нашай краіны».

Такая высокая ацэнка, даная правадыром, натхняе на новыя працоўныя поспехі. Мы ганарымся біскучымі поспехамі Чырвонай Арміі. Але савецкім людзям не да твару захапляцца поспехамі, зазнавацца. Наадварот, мы павінны цяпер яшчэ больш мабілізаваць свае сілы. Асабліва вялікія задачы па аднаўленню разбуранай ворагам народнай гаспадаркі.

За апошні месяц абудаваны і ўступілі ў строй дзсяткі і сотні прадпрыемстваў, адноўлены тысячы калгасаў. Але гэта толькі пачатак. Упералдзе вельмі многа работы, вялікае напружанне сіл. Партыйныя арганізацыі на месцах, апрачымся на вытворчы ўздэм, выкаліна дакладам таварыша Сталіна, павінны не пакідаць сіл, змагацца, каб сацыялістычным спарбніцтвам былі ахоплены ўсе фабрыкі, усе заводы, усе калгасы, усе ўстанавы.

Прамысловасць і чыгуначны транспарт разгортваюць работу ў зямных умовах. Стараюцца пэўна цяжкасці. Іх треба перамагчы, каб не толькі не зніжаць тэмпаў работы, а каб з кожным днём павялічваць прадукцыйнасць працы і своечасова ўвостыць у строй новыя прадпрыемствы, цэхі, аграгаты.

Калгасная вёска знаходзіцца на парадзіі заканчэння сельскагаспадарчага года. За нявызначы час праведзена калгасна-сальна работа па аднаўленню калгасаў. Калі, не глядзячы на сур'езныя разбурэнні, калгасы здолелі ў кароткі час уораць ураджай, разлічыцца з дзяржавай, пасець азімыя і разгарнуць здачу мільбнаў пулоў хлеба звыш плана ў фонд Чырвонай Арміі, то ў гэтым біскучы доказ сілы калгаснага ладу.

Поспехі калгасаў, дасягнутыя ў цяжкіх умовах за апошні тры—чатыры месяцы сведчаць аб невычайнай магчымасці калгасаў. Гэтыя магчымасці поўнасцю павінны быць выкарыстаны зноў, каб выключна ўсправай падрыхтоўкай да вясны гарантыраваць высокі ўраджай у 1945 годзе.

Дапамажам Чырвонай Арміі канчаткова даць фашысцкага зверу ў яго ўласнай бірлозе.

Каралеўскага Урада доктарам І. Шубашычам.
Савецкі Урад вітае намаганні маршала Тіто і Прэмера Шубашыча аб'яднаць усе сапраўды дэмакратычныя народныя сілы ў барацьбе супраць агрэльнага ворага і ў стварэнні дэмакратычнай федэратыўнай Югаславіі, як станоўчага і канструктыўнага фактара ў дасягненні перамогі і ў арганізацыі міру ў Еўропе.

Войскі ЛЕНІНГРАДСКАГА фронту пры падтрыманні караблёў БАЛТЫЙСКАГА флоту, у выніку ўпорных баёў, 24 лістапада завяршылі ачышчэнне ад праціўніка вострава САРЭМА (ЭЗЕЛЬ), ператворанага немцамі ў апорны пункт, які прыкрываў подступы да Рыжскага заліва.

Тым самым тэрыторыя Савецкай Эстоніі поўнасцю вызвалена ад нямецкіх захопнікаў.

Чэсць і слава доблеснай Чырвонай Арміі!

МАСКВА, КРЭМЛЬ

**Старшыні Дзяржаўнага Камітэта Абароны
Маршалу Савецкага Саюза
ІОСИФУ ВІСАРЫЁНАВІЧУ СТАЛІНУ**

Дарагі наш бацька Іосіф Вісарыёнавіч! Вялікае дзякуй і сэрдачнае прывітанне за тое, што вярнулі нам жыццё і радасць свабоднай працы.

Мы, чыгуначнікі Брэст-Літоўскай чыгункі, рапартуем, што, выконваючы клятву, дадзена Вам у ісьме чыгуначнікаў Савецкага Саюза, дабіліся повых поспехаў. За чатыры месяцы адноўлены чыгуначныя пуці, сродкі сувязі, паравозныя дэпо, жыллёва-бытавыя ўстанавы, за што лешым калектывам нашай чыгункі ўручаны пераходныя Чырвоныя сцягі Дзяржаўнага Камітэта Абароны і Наркамата Шляхоў Засіен.

Аднак, мы не супакойваем сябе дасягнутымі поспехамі. Перад намі стаць вялікія задачы па аднаўленню разбуранай нямецкімі варварамі чыгуначнай гаспадаркі. Мы завяўсяем Вас,

БАРАНАВІЧЫ

УПРАўЛЕННЕ БРЭСТ-ЛІТОВСКОЙ ЧЫГУНКИ

Прашу перадаць чыгуначнікам Брэст-Літоўскай чыгункі, сабраўшым 1.700.000 рублёў на пабудову танкавай калоны «Брэст-Літоўскі чыгуначнік», маё брачнае прывітанне і падакчу Чырвонай Арміі.

І. СТАЛІН.

Ад Савецкага Інформбюро

АПЕРАТЫўНАЯ ЗВОДКА ЗА 24 ЛІСТАПАДА

Войскі ЛЕНІНГРАДСКАГА фронту пры падтрыманні караблёў Чырвонасцяжнага Балтыйскага флоту, у выніку ўпорных баёў, 24 лістапада завяршылі ачышчэнне ад праціўніка вострава САРЭМА (ЭЗЕЛЬ), ператворанага немцамі ў апорны пункт, які прыкрываў подступы да Рыжскага заліва. Тым самым тэрыторыя Савецкай Эстоніі поўнасцю вызвалена ад нямецкіх захопнікаў.

Авіяцыя Чырвонасцяжнага Балтыйскага флоту нанесла ўдары па караблях праціўніка ля паўднёвай аманасці вострава САРЭМА (ЭЗЕЛЬ), у выніку чаго патоплены адзін мінамонец праціўніка, адзін вартавы карабель і два вартавыя кацеры; прамымі пападаннямі трох бомб пашкоджаны адзін цяжкі ірэйсер, апрача таго пашкоджаны два вартавыя караблі і адна дасантная баржа.

У ЧЭХАСЛАВАКІІ, на паўночным захадзе і захадзе ад горада ЧОП, нашы войскі з баімі занялі некалькі населеных пунктаў і сярэд іх УБРЭЖ, ФЕКІ-ШОУЦЭ, РЭВІШЕ, БЛАТНЕ РЭМЦІ, ЦЕГЕНЯ, МОЧКА КРЫСАУ, ШАЛАМУ-ЦАВА і чыгуначная станцыя ЧЭРНА.

У ВЕНГРЫІ нашы войскі, пераадолюючы супраціўленне і контратакі праціўніка, авалодалі населенымі пунктамі МЭЗЕ—ЗАМБОР, ЛЕДЫШ—БЕНІЕ, МАЛОШ, ПУСТА, УЛЬВІЛАГ, СМАРДЗІ, ПАЛОШВЕРШМАРТ, ДЬЕНДЗЬШОМ-МОШ, БАГ.

На другіх участках фронту—пошуні разведчыкаў і ў радзе пунктаў ішлі баі мясцовага значэння.

За 23 лістапада нашы войскі падбілі і знішчылі 32 нямецкія танкі. У паветраных баіх і агнём знішчаны артылерыі збіта 70 самалётаў праціўніка.

У Чэхаславакіі, на паўночным захадзе і на захадзе ад горада Чоп, нашы войскі прадаўжалі весці наступальныя баі. Праціўнік прабаваў затрымаць савецкія часткі ля водных рубяжоў, якія з-за праішоўшых дажджоў ператварыліся ў цяжка пераадолюемыя перашкоды. Нашы пяхотнікі і артылерысты, пераадолюючы ўпорнае супраціўленне немцаў, прасунуліся ўперад і занялі некалькі населеных пунктаў. На долі бою асталася многа варажых трупаў. Спалена 5 нямецкіх танкаў і дзве самаходныя гарматы. Захоплены грабеі, у ліку якіх 22 гарматы, 16 мінамётаў і 45 кулямётаў. Узята ў палон 600 нямецкіх і венгерскіх салдат і афіцэраў.

На другім участку савецкія аўтаматчыкі, праіраваўшы на калену ў вудзе і гразі, акружылі два апорныя пункты абароны праціўніка і разграмілі гарнізоны, якія іх абаранялі. Знішчана да 200 гітлераўцаў, 156 немцаў і венгравцаў склалі зброю. Яны ўзяты ў палон.

У Венгрыі часткі Н-скага злучэння выбілі праціўніка з вельмі ўмацаваных пазіцый. Занята некалькі населеных пунктаў, у тым ліку селішце Сімардзі. У гэтых баіх знішчана да двух батальёнаў варажых пяхоты. Уорныя баі адбыліся таксама на поўначы ад горада Дьендзьшэ. Танкі і пяхота праціўніка праіравалі адну за другой ішоць контратак. Модным агнём савецкія баіны адкінулі немцаў, а затым, праследуючы іх, прасунуліся ўперад. На полі бою асталася звыш 400 варажых трупаў, спалена і падбіта 12 нямецкіх танкаў і самаходных гармат. На розных участках фронту савецкія войскі захавалі ў палон 500 нямецкіх і венгерскіх салдат і афіцэраў.

Нашы лётчыкі ў паветраных баіх збілі 9 нямецкіх самалётаў. Апрача таго, агнём знішчана да двух батальёнаў варажых пяхоты. Уорныя баі адбыліся таксама на поўначы ад горада Дьендзьшэ. Танкі і пяхота праціўніка праіравалі адну за другой ішоць контратак. Модным агнём савецкія баіны адкінулі немцаў, а затым, праследуючы іх, прасунуліся ўперад. На полі бою асталася звыш 400 варажых трупаў, спалена і падбіта 12 нямецкіх танкаў і самаходных гармат. На розных участках фронту савецкія войскі захавалі ў палон 500 нямецкіх і венгерскіх салдат і афіцэраў.

У Усходняй Прусіі атрады немцаў на радзе ўчасткаў беспаспяхова спрабавалі весці разведку. Нашы перадавыя падраздзяленні за дзень знішчылі да роты гітлераўцаў. Савецкая авіяцыя на-

дарагі Іосіф Вісарыёнавіч, што мы выканаем да канца свайго патрыятычнага абавязак перад Радзімай і свайой самаададзенай працай будзем дапамагаць Чырвонай Арміі хутчэй даць фашысцкага зверу ў яго ўласнай бірлозе.

Мы сабралі з асабістых зберажэнняў на пабудову танкавай калоны «Брэст-Літоўскі чыгуначнік» 1.700.000 рублёў. Жадзем Вам, наш дарагі бацька і мудры настаўнік, многа гадоў жыцця і мудрасці на радасць нашага народа, па страх ворагу.

Няхай жыве наша Радзіма!

Няхай жыве наша гераічная Чырвоная Армія!

Прэзідыум схода работнікаў упраўлення чыгункі.

**КАЛГАСЫ І КАЛГАСНІКІ
БАБРУЙСКАЙ ОБЛАСЦІ
ВЫКАНАЛІ СВАЁ
АБАВЯЗАЦЬСТВА**

БАБРУЙСК, 24 лістапада. (БЕЛТА). Калгасы і калгаснікі Бабурыскай абласці, завяршыўшы 5 лістапада здачу бульбы дзяржавы, абавязаліся здаць звыш плана ў фонд Чырвонай Арміі 4.500 тон бульбы.

Абавязанства яны выканалі з чэсцю. 22 лістапада звыш плана ў фонд Чырвонай Арміі здана 4.536 тон бульбы.

Усяго па абласці здана дзяржавы 34.661 тона бульбы.

Здача бульбы ў фонд Чырвонай Арміі прадаўжаецца.

**У фонд Чырвонай
Арміі**

БОСАВА, 24 лістапада. (БЕЛТА). У адказ на даклад таварыша Сталіна аб 27-й гадавіне Кастрычніцкага савецкага сельскагаспадарчага рэвалюцыі здача збожжа ў фонд Чырвонай Арміі.

Селянкі вёскі Бараны Музытон Валяціна і Мультон Аляксандра першымі прывезлі на нарыхтоўчы пункт 18 пулоў збожжа. Поўнасцю разлічыўшыся з дзяржавай па абавязковых пастаўках, селяне гэтай вёскі здалі звыш плана 350 пулоў хлеба.

Горача адгукнуліся на даклад вялікага правадыра селяне Іванкевіцкага пазасялкавага савета. Яны абавязаліся здаць у фонд Чырвонай Арміі 350 пулоў бульбы. Толькі за адзін дзень імі здана 200 пулоў бульбы.

На нарыхтоўчы пункт раёна ў гэты дні наступіла звыш 200 тон збожжа. Здача хлеба і бульбы прадаўжаецца ўзрастаючымі тэмпамі.

Спаборніцтва лесарубаў

БРЭСТ, 24 лістапада. (БЕЛТА). У адказ на даклад таварыша Сталіна лесарубы Пешажынскага лесгасуцтва, Малаарыцкага леспрагаса, абавязаліся ў лістападзе нарыхтаваць не менш 75 кубаметраў дрэва на чалавека і вывезці на кожным кані на 30 кубаметраў. Ініцыятыву пешажынскага горада падтрымалі лесарубы ўсяго леспрагаса. Высокія паказчыкаў дабілася бригада Касялюк Барыса. Яна выканала сваё лістападаўскае заданне на 8 дзён раней тэрміну. Рабочыя гэтай бригады Пачынюк і Касялюк Іван, працуючы па-франтавому, штодзённа выконваюць па дзве-тры нормы.

Сярод лесарубаў участка шырока разгарнулася спаборніцтва за звышпланавую нарыхтоўку дрэваў.

**Дванаццаць норм
за змену**

ОРША, 24 лістапада. (БЕЛТА). Заклік металургаў Бузюнка і Магнітароўска зняўшы гарачы водук сярэд работ вагонага участка. Імкнучыся аказаць найбольшую дапамогу Чырвонай Арміі ў справе канчатковага разгрому фашысцкага зверу ў яго ўласнай бірлозе, многія рабочыя шляхам унасення рацыяналізатарскіх прапановаў значна павялічылі прадукцыйнасць працы. Станхавец т. Масаловіч вынайшоў фрэзор па дрэву для ачысткі дошак, неабходных для абшывкі вагонаў і вытачыў ў іх каналы. Стаўшы на стахановскую вахту, ён з дапамогай свайго вынаходства выкапаў норму выпрацоўкі на 1.200 процантаў. Зараз т. Масаловіч дае прадукцыі больш, чым раней давалі 12 чалавек.

Фільм, прысвечаны дакладу таварыша Сталіна

Цэнтральная студыя дакументальных фільмаў вылучыла на экраны спецыяльны фільм, прысвечаны дакладу Старшыні Дзяржаўнага Камітэта Абароны, Маршала Савецкага Саюза таварыша Сталіна на ўрачыстым паседжанні Маскоўскага Савета 6 лістапада 1944 года.

У фільме паказана святковая Масква, Вялікая Запа Крэмаўскага палаца, гарачае сустрача, наладжаная ўдзельнікамі паседжання любімым правадзіру і настаўніку таварышу Сталіну. Уключаны таксама кадры, якія паказваюць, з якой урагай уся краіна сдухала па радзкіх істэрычных даклад таварыша Сталіна.

У бліжэйшыя дні новы дакументальны фільм вышускаецца на экраны Мініска.

(БЕЛТА).

Савецка-Югаслаўскае Камюніке аб гутарках І. В. Сталіна і В. М. Молатава з панам І. Шубашычам у Маскве

У гутарках, якія мелі месца ў Маскве 20—23 лістапада паміж Прэмер-Міністрам і Міністрам Замяжных Спраў Югаславіі доктарам І. Шубашычам, а таксама Намеснікам Старшыні Нацыянальнага Камітэта Вызвалення Югаславіі панам Э. Кардэлем і Паслом Югаславіі панам С. Сімічам, з аднаго боку і Старшынёй Савета Народных Камісарыяў СССР І. В. Сталіным і Намісцарам Замяжных Спраў СССР В. М. Молатавым, з

другаго, былі падвергнуты дружэственнаму абмеркаванню асноўныя югаслаўскія пытанні, вядучыцца са становішча Югаславіі ў асяроддзі Аб'яднаных Нацый.

Пры гэтым канстатыравана неабходнасць утварэння аб'яднанага Югаслаўскага Урада на аснове падгаднення, заключаных паміж Старшынёй Нацыянальнага Камітэта Вызвалення Югаславіі маршалам Іосіпам Броз-Тіто са Старшынёй

Па Савецкаму Саюзу



У друку паведамлялася ўжо аб паспяховых вопытах ажыццэўства чалавечых органаў, ажыццэўствах закладных лабараторый эксперыментальнай фізіялогіі УІОМ доктарамі медыцынскіх навук В. А. Негоўскім.

На здымку: доктар медыцынскіх навук В. А. Негоўскі ў сваім кабінце. Фото А. Лес. (Фотархона ТАСС).

ДАКЛАД ТАВАРЫША СТАЛІНА НА АРМЯНСКОЙ І АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НОВАХ

Дзяржаўнае выдавецтва Арменіі выпусціла масавы трыамаж на армянскай, азербайджанскай, рускай мовах брашуру в дакладам таварыша Сталіна на ўра-

чыстым паседжанні Моссовета 6 лістапада 1944 года.

(ТАСС).

СЯЛЯНЕ МАЛДАВІІ ЗДАЛІ ЗВЫШ ПЛАНА У ФОНД ЧЫРВОНОЙ АРМІІ ЗВЫШ І МІЛЬЁНА ПУДОУ ХЛЕБА

У сталіцу Савецкай Малдавіі Кішынеў прыбылі чырвоны абов, у якім паўчаваць больш 1.000 славянскіх фурамак, грузаных хлемам. Гэтым магутным абовам сяляне Малдавіі завяршылі гадавы

план хлебапаставак Звыш таго, здава ў фонд Чырвонай Арміі 1.012 тысяч пудоў збожжа.

(ТАСС).

МАГУТНАЯ ЭЛЕКТРАТУРЫНА ДАЛА ПРАМЫСЛОВЫ ТОК

На буйнейшай у Данбасе электрастанцыі «Штаррас» пущана і дала прамысловы ток магутная электратурбі-

на. Прамысловасць усеазаюзнай качаркі атрымала дадаткова 22 тысячы кіловат электраэнергіі.

(ТАСС).

НА ШАХЦЕ ІМЕНІ ІЛЬІЧА

Поўнаасцю адноўлена і зноў ў эксплуатацыю шахта імені Ільіча (Днепрапетраўск). Шахта выдала нагору першыя тоны руды.

кіраўнік шахтапрайніцтва імені Ільіча Сергей Семівалос усталяваў свой першы рекорд. Шахта выдала нагору першыя тоны руды.

(ТАСС).

СТАРАДАУНІЯ РУКАПІСІ

Уходзілі атэла бібліятэкі Азербайджанскага Філіяла Акадэміі навук СССР набылі некалькі ўнікальных рукапісаў вялікай каштоўнасці. Сярод іх — зборнік вершаў класіка ўзбекскай паэзіі Алішэра Навоі, перапісаных у горадзе Гератэ ў 1488 годзе, пісьмы Тамерлана, Надзіршаха і іншых.

ЗАВАДСКАЯ «КНІГА ГОНАРУ»

ПРАСЛАВІЛ. Рабочыя шыпшага заводу моцна памятаюць пра сваіх таварышоў, якія пайшлі на фронт. На заводзе заведзена «Кніга гонару», у якую занесены іменны рабочых, што гераніна змагаюцца супроць наемца-фашысцкіх захопнікаў.

Дом ПІОНЕРАУ У АРХАНГЕЛЬСКУ

АРХАНГЕЛЬСК. Тут пасля трохгадовага перавору аднавіў работу Дом піонэраў. Для яго аддзелены вялікі чатырохпавярховы будынак. Дом мае абшчыну бібліятэку, добра абсталяваную кабінеты. Пачаў работу ваенны, марскі, фізкультурны, тэхнічны, літаратурны, балетны гурткі, а таксама гурткі юных натуралістаў, жывапісу, мастацкай ручной працы. Адкрыты пакой настольных гульняў.

СТРАДАУНІЯ РУКАПІСІ

Уходзілі атэла бібліятэкі Азербайджанскага Філіяла Акадэміі навук СССР набылі некалькі ўнікальных рукапісаў вялікай каштоўнасці. Сярод іх — зборнік вершаў класіка ўзбекскай паэзіі Алішэра Навоі, перапісаных у горадзе Гератэ ў 1488 годзе, пісьмы Тамерлана, Надзіршаха і іншых.

ЗАКОНЧАНА БУДАВАНЦТВА МАРГЕЛАНСКОЙ ПАДСТАНЫ

Ва Узбекскай ССР закончана будаўніцтва і мантаж Маргеланскай патстанцыі. З яе пускам буйнейшы ў рэспубліцы шэўкамабіна і ўся прамысловасць Маргелана пачаеца заахвешчана электраэнергіяй.

ДОМ ПІОНЕРАУ У АРХАНГЕЛЬСКУ

АРХАНГЕЛЬСК. Тут пасля трохгадовага перавору аднавіў работу Дом піонэраў. Для яго аддзелены вялікі чатырохпавярховы будынак. Дом мае абшчыну бібліятэку, добра абсталяваную кабінеты. Пачаў работу ваенны, марскі, фізкультурны, тэхнічны, літаратурны, балетны гурткі, а таксама гурткі юных натуралістаў, жывапісу, мастацкай ручной працы. Адкрыты пакой настольных гульняў.

НОВАЯ ПАДРУЧНИКІ

З друку выйшаў падручнік «Родная реч», для першага і другога класаў пачатковых школ. Выхтуюцца за выданнямі кнігі для чытання, буквары, заданнічкі на арфамічцы для 1, 2 і 3-га класаў. Будзе выпушчаны новы падручнік па аграфаратуры прафесара Тімафеева для 10-х класаў.

ПАРЫЖ, 23 лістапада. (ТАСС).

Парыжскае радыё перадае, што ваенны міністр Дэвель зрабіў наступную заяву:

ВЫСТУПЛЕННЕ ДЭ ГОЛЯ У ФРАНЦУЗСКОЙ КАНСУЛЬТАТЫНАЙ АСАМБЛЕІ

ЛОНДАН, 23 лістапада (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр перадае:

УПРАВЛЕННЕ НА СПРАВАХ МАСТАЙНАУ ПРЫ СНК БССР

Беларускі Дзяржаўны ордэна Леніна тэатр оперы і балета

КАНЦЭРТ

Народнага артыста БССР І. М. БАЛОЦІНА.

Беларускаму Дзяржаўнаму музею гісторыі Вялікай Айчыннай вайны патрабуюцца

на сталую работу: экскурсаводы, кансультанты па ўзбраенню, чаплядальнікі выставачных залаў, спецаграфісты, макетчыкі, канатары, істатнікі, прыбральшчыцы, рабочыя складова, пячкі, школьнікі, інсляр і стаяры.

АДЗЕЛУ РАБОЧАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ БЕЛТРАНСЛЕСУ

патрабуюцца на работу у ГОРАДЗЕ МІНСКУ І АДЗЕЛАХ РАБОЧАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ ЛЕСАПРАДПРЫЕМСТВА У РОЗНЫХ АБЛАСЦЯХ РЭСПУБЛІКІ:

УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА БССР

ДАВОДЗІЦА ДА ВЕДАМА УСІХ ГРАМАДЗЯН, ШТО ОРГАНАМІ ДЗЯРЖСТРАХА БССР ПРАВОДЗІЦА ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ ХАТНЯЙ МАЁМАСЦІ І ПРАДМЕТАУ УЖЫТКУ.

РАШЭННЕ № 147

Выканкома Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных 30 КАСТРЫЧНІКА 1944 г.

УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА БССР

ДАВОДЗІЦА ДА ВЕДАМА УСІХ ГРАМАДЗЯН, ШТО ОРГАНАМІ ДЗЯРЖСТРАХА БССР ПРАВОДЗІЦА ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ ХАТНЯЙ МАЁМАСЦІ І ПРАДМЕТАУ УЖЫТКУ.

АБ ПРАВЯДЗЕННІ САНІТАРНОЙ АПРАЦОЎКІ НАСЕЛЬНІЦТВА

ВЫКАНКОМ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА САВЕТА ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ РАШЫЎ:

УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА БССР

ДАВОДЗІЦА ДА ВЕДАМА УСІХ ГРАМАДЗЯН, ШТО ОРГАНАМІ ДЗЯРЖСТРАХА БССР ПРАВОДЗІЦА ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ ХАТНЯЙ МАЁМАСЦІ І ПРАДМЕТАУ УЖЫТКУ.

АБ ПРАВЯДЗЕННІ САНІТАРНОЙ АПРАЦОЎКІ НАСЕЛЬНІЦТВА

ВЫКАНКОМ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА САВЕТА ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ РАШЫЎ:

УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА БССР

ДАВОДЗІЦА ДА ВЕДАМА УСІХ ГРАМАДЗЯН, ШТО ОРГАНАМІ ДЗЯРЖСТРАХА БССР ПРАВОДЗІЦА ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ ХАТНЯЙ МАЁМАСЦІ І ПРАДМЕТАУ УЖЫТКУ.

АБ ПРАВЯДЗЕННІ САНІТАРНОЙ АПРАЦОЎКІ НАСЕЛЬНІЦТВА

ВЫКАНКОМ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА САВЕТА ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ РАШЫЎ:

УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА БССР

ДАВОДЗІЦА ДА ВЕДАМА УСІХ ГРАМАДЗЯН, ШТО ОРГАНАМІ ДЗЯРЖСТРАХА БССР ПРАВОДЗІЦА ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ ХАТНЯЙ МАЁМАСЦІ І ПРАДМЕТАУ УЖЫТКУ.

АБ ПРАВЯДЗЕННІ САНІТАРНОЙ АПРАЦОЎКІ НАСЕЛЬНІЦТВА

ВЫКАНКОМ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА САВЕТА ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ РАШЫЎ:

УПРАВЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА БССР

ДАВОДЗІЦА ДА ВЕДАМА УСІХ ГРАМАДЗЯН, ШТО ОРГАНАМІ ДЗЯРЖСТРАХА БССР ПРАВОДЗІЦА ДОБРААХВОТНАЕ СТРАХАВАННЕ ХАТНЯЙ МАЁМАСЦІ І ПРАДМЕТАУ УЖЫТКУ.

АБ ПРАВЯДЗЕННІ САНІТАРНОЙ АПРАЦОЎКІ НАСЕЛЬНІЦТВА

ВЫКАНКОМ МІНСКАГА ГАРАДСКОГА САВЕТА ДЭПУТАТАУ ПРАЦОЎНЫХ РАШЫЎ:

МІЖНАРОДНЫ АГЛЯД

Становішча гітлераўскай Германіі з дня ў дзень пагаршаецца. Абстаноўка, якая стварылася ў выніку паспяховага наступлення Чырвонай Арміі ў Венгерскай раўніне, цяпер ускладнілася ў сувязі з наступальнымі дзеяннямі арміі саюзнікаў на захадзе. Прышоў у рух увесь фронт ад Паўночнага мора і да швейцарскай граніцы.

На поўначы стварылася сур'езная пагроза для Рурна і рэйнскага прамысловага раёна. У выніку заняцця Гейленкірхена і рату другіх гарадоў, ваенныя дзеянні прасунуліся настолькі блізка да Дуйсбург, Дзюсельдорфа і Кельна, што гэта непобожная павіна прывесці да спынення работы прамысловых прадпрыемстваў. Разрушэнне камунікацый і мастоў праз Рэйн паражжае поўны параліч рэйнскай індустрыі.

Арміі, якія наступваюць на тэрыторыі Францыі, хутка прасоюцца на ўсход. 3-я амерыканская армія, заняўшы краісны Мец, паражжа Саарбукен — цэнтр ваенна-каменнаўтанальнага басейна Германіі. 7-я амерыканская і 1-я французская арміі пасля ўступлення ў гарады Сан-Дэзе, Бельфор і Мюлуз шырокімі фронтамі выходзяць да Рэйна. Да Страсбурга, я ў дзень на левым беразе ракі, засталася ўсяго некалькі міль.

Імяцкі друк не ў стане ўтаіць крайняй небяспекі становішча, паколькі іскі з усходу і захадзі саюзнікаў з бесперспэчнай відавочнасцю. Гітлераўскі аглядальнік Марцін Галенслебен, аглядаючы абстаноўку на захаднім фронце, піша: «Англічане зноў перайшлі ў наступленне і імпунцыя правацца ў Рурскую абласць, таму што пасля адыходу нашых войск з Паўднёвай Галандыі за вуцце Мааса непрыяцельскі клім не падзярае небяспекі германскага флангавага удару». Германскае агенства Трансзонан з трыголай адзначае, што «Вейсхаўэр мае

ЗАЯВА ПРЭЗІДЭНТА ГОРАДА ВАРШАВЫ СПЫХАЛЬСНАГА АБ ПАЗЕДЦЫ У МАСКВУ

ЛЮБЛІН, 18 лістапада. (ТАСС). Сёння з Масквы прыбылі члены дэлегацыі насельніцтва Варшавы на чале з прэзідэнтам Варшавы М. Спыхальскім. На аэрадроме дэлегацыя сустракалі прадстаўнікі Польскага Камітэта Нацыянальнага Вызвалення і агляданія супрацоўнікі прадстаўніцтва СССР пры Польскім Камітэце Нацыянальнага Вызвалення.

У гутарцы з прадстаўніком ТАСС аб уражаннях, вынесеных з пазедкі ў Маскву, М. Спыхальскі заявіў:

«Масква з'явілася мне тэмінай свабоды жыцця, размахам будаўніцтва, сваёй прыгожасцю, фары якоі не падбелі і ў вачыя час. Я бачыў лініі метро, бабудаваныя ў перыяд вайны. Шлоўноная архітэктура станцыі метро ўвабляе ў сабе бясспрыкладны гераізм савецкага народа, які вынес на сваіх плячах увесь цяжар вайны. Мы наведалі Вялікі тэатр, ездзілі на завод імені Сталіна; усюды, дзе-б мы ні былі, нас здзіўляла настомнасць, энергія, упорства, з якімі працавалі масквіты.

Нам удалося наведаць Саюз архітэктараў, назімаючы з іх вялікай і плённай работай па аднаўленню гарадоў і помнікаў культуры. У перыяд вайны было адрамантавана выдатнае будаўненне Масквы — Вялікі тэатр. Ён рамантаваўся тады, калі немцы былі на подступах да сталіцы. Масквіты былі ўпэўнены, што іх праца не праназедае. Так і я ў Варшаві. Народ і армія аднавілі сваю сталіцу. Неабуднае ўжыванне пакунула ў нас геранічна-пава саюзскіх жанчын, якія змянілі ўшоўшыя на фронт мужоў на самых адказных участках работы.

Мы мелі ў Маскве многа сустрэч. Нас вельмі гасцінна сустрацілі ў Усеазаюзскім камітэце. Генерал Гулдораў любезна пазнаёміў нас з прадстаўніком Югаславіі і Чэхаславіі, якія адзначылі адзінства інтэрэсаў славянскіх народаў. Удзельнікі сустрэчы аднадуна адзначылі, што ўклад, унесены славянскімі народамі на чале з Савецкім Саюзам у справу абавоны культуры і міру ад наемцага фашызма, заслугоўвае такой арганізацыі пасляваеннага міру, яка-б поўнаасцю гарантыравала славянскія народы ад далейшых пастаніяў немцаў на іх свабоду і незалежнасць.

Так абстаіне справа ў «гітлераўскай краіна», якая аказалася ў клішчых арміі Аб'яднаных Нацыяў.

В. ГРЫШАНІН.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ У ЗАХОДНЯЙ ЕЎРОПЕ

ЛОНДАН, 24 лістапада. (ТАСС). У паадамленні штаба Вярхоўнага камандавання экспедыцыйнымі сіламі саюзнікаў гаворацца: «У Галандыі войскі саюзнікаў, развіваючы наступленне ў раёне Венло, пайшлі да горада на адлегласці 3 міль. На поўначы ад чыгуны Геймонд-Венло часці саюзных войскаў прасунуліся пракладана на 1 міль на цяжкаармадзімай мясцовасці і захавалі Хорст.

У Германіі, на паўночным усходзе ад Гейленкірхена, разгарэліся жорсткія баі ў раёне Гобена і Векса, дзе праціўнік аказвае ўпорнае супраціўленне. Часці саюзнікаў павольна прасоюцца ў напрамку да Кослара, у раёне Юліх. На поўначы ад Бейсейлера ідуць баі ў Ломе, другія часці, якія знаходзяцца на захадзе, поўдні і паўднёвым усходзе ад Бейсейлера, прасоюцца ў напрамку да гэтага горада. У раёне Гюртэнскага лесу прадаўжаюцца жорсткія баі. Чаці саюзнікаў павольна прасоюцца ўперад, пераадоляючы ўпорнае супраціўленне праціўніка.

ЛОНДАН, 24 лістапада. (ТАСС). У паадамленні штаба ўзброеных сіл саюзнікаў у міжэмаморскім тэатры ваенных дзеянняў гаворацца, што ў Італіі англіскае часці 8-й арміі ў жорсткіх баях стварылі прадэмнае ўмацаванне на раіе Казіна і адбілі рад моцных контратак праціўніка, падтрыманых танкамі. Часці 8-й арміі таксама адбілі некалькі жорсткіх атак праціўніка.

Апінатны саюзнік зрабіў рад надзеў на варожыя ваенныя аб'екты ў Італіі і Югаславіі.

СТРАСБУРГ ВЫЗВАЛЕН АД НЕМЦАУ «Наш трохкаляровы сцяг развіваецца над Эльзасам. Пасля Алькірха вызвалены Мюлуз, а сёння — Страсбург. Францыя гора вітае гэты горад — мушнік Эльзаса».

ЛОНДАН, 24 лістапада (ТАСС). Агенцтва Рэйтэр перадае:

«Выступлючы ў канцы дэбаты па значнай палітыцы ў Кансультатывай Асамблеі, генерал дэ Голь заявіў, што Рэйн з'яўляецца «гранічнай бяспэкай», неабходнай для Францыі, Бельгіі, Галандыі і часткова Англіі. Ён сказаў, што выразненне лесу Германіі з'яўляецца для Францыі пытаннем жыцця або смерці. Падводзячы вынік рэзультатам, да сягнутым да гэтага часу, дэ Голь заявіў: «Пераможны дзяржавы павіны стварыць міжнародную арганізацыю, у якой кожная нацыя набудзе эканамічныя гарантыі і гарантыі бяспекі, прычым найбольш магутныя дзяржавы павіны будучы ўзяць на сябе кіраўніцтва міжнароднай сістэмы. Францыя мае права быць адной з гэтых дзяржаў».

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

Гаворачы аб Італіі, дэ Голь сказаў, што, хоць урэгуляванне зацягнулася, Францыя спадзяецца на шчырае прымірэнне з Італіяй.

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

Гаворачы аб Італіі, дэ Голь сказаў, што, хоць урэгуляванне зацягнулася, Францыя спадзяецца на шчырае прымірэнне з Італіяй.

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

Гаворачы аб Італіі, дэ Голь сказаў, што, хоць урэгуляванне зацягнулася, Францыя спадзяецца на шчырае прымірэнне з Італіяй.

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

Гаворачы аб Італіі, дэ Голь сказаў, што, хоць урэгуляванне зацягнулася, Францыя спадзяецца на шчырае прымірэнне з Італіяй.

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

Гаворачы аб Італіі, дэ Голь сказаў, што, хоць урэгуляванне зацягнулася, Францыя спадзяецца на шчырае прымірэнне з Італіяй.

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

Гаворачы аб Італіі, дэ Голь сказаў, што, хоць урэгуляванне зацягнулася, Францыя спадзяецца на шчырае прымірэнне з Італіяй.

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

Гаворачы аб Італіі, дэ Голь сказаў, што, хоць урэгуляванне зацягнулася, Францыя спадзяецца на шчырае прымірэнне з Італіяй.

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

Гаворачы аб Італіі, дэ Голь сказаў, што, хоць урэгуляванне зацягнулася, Францыя спадзяецца на шчырае прымірэнне з Італіяй.

Дэ Голь заявіў, што пасля вырашэння германскай праблемы Францыя спадзяецца на стварэнне сапраўднага еўрапейскага адзінства, народжанага ў выніку сумесных дзеянняў Масквы, Лондана і Парыжа.

ЗАКОНЫ СУПРОЦЬ ЗДРАДНІКАУ РАДЗІМЕ У ПОЛЬШЧЫ

ЛЮБЛІН. За апошні час Польскі Камітэт Нацыянальнага Вызвалення зацвердзіў рад законў аб праціўненні да судовай адказнасці за злачынствы супроць польскай дэмакратычнай дзяржавы. Сярод законў асобнае месца займае апублікаваны ў лістапада 1944 года закон аб ахове дзяржавы.

У гутарцы з карэспандэнтам ТАСС аб значэнні гэтых законаў імясці кіраўнік аддзела юстыцыі Польскага Камітэта Нацыянальнага Вызвалення Леан Хайн заявіў, што закон аб ахове дзяржавы з'яўляецца буйнейшай падзеяй у жыцці польскай дэмакратычнай дзяржавы. Гэты закон выдан у першы абостраўнай барацьбы польскага народа супроць фашызма. Ён, натуральна, прадугледжвае суровыя меры пакарання за антыдзяржаўныя злачынствы. У гэтым законе ёсць артыкулы аб сабатажы і шкодніцтве; аб злачынствах супроць аграрнай рэформы, аб злачынствах, з'вязаных з прапагандай расавай і рэлігійнай розні і г. д.

Вялікую ролю ва умацаванні польскай дэмакратычнай дзяржавы, прадаўжаў Хайн, аказалі адвакатска таксама два другія нова адпублікаваныя законы — закон аб пакаранні фашызтаў і апублікаваны 13 лістапада закон супроць асоб, якія выказалі жадаанне зрабіцца немцамі. У першыя акунцыяні немцы фашызтаў разгарнулі ў польскай груп паліцыю ў імяцкую нацыяналізацыю. Немцы хачуць атрымаць такім чынам матэрыялы, павольныя падтрымаць сваёй арміі. Каб спыніць гэты пераход у імяцкую нацыяналізацыю, немцы былі прадугледжаны спецыяльныя харчовыя пайкі, павышэнне ў пасадзе, павышэнне заробковай платы і г. д. Аднак гэтыя нязаконныя колькасці паліцыя адгукнулася на заклік акупацыйна 15 лістапада суд разгледзе дзве справы аб такіх зрадніках радзіме, у тым ліку справу былога пракурора польскага акруговага суда Доўнер-Дзёмчука. Суд засудзіў яго да 12 год турмы, канфіскацыі маёмасці і пазбавлення працоў.

Гэтымі днямі будзе разглядацца справа другога зрадніка — былога старшыні польскага акруговага суда ў Замосці Станіслава Цыбульскага, які быў відавным дзеячом ранейшага реакцыйнага рэжыму. Увадзненне ў дзеянне новых законаў, сказаў у заключэнне Хайн, бясспрэчна, адграе вялікую ролю ў справе умацавання польскай дэмакратычнай дзяржавы.

ПАВЕДАМЛЕННІ

25 лістапада ў памяшканні Беларускага Дзяржаўнага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычнага тэатра адбудзецца гарадская нарада брыгадзіраў, працоўных і аднаўленцаў горада Мінска.

Пачатак у 7 гадзін вечара. Уваход па запрашальных білетах. Білеты ў гаркме і райкамах КП(б)Б.

МІНСКІ ГАРКОМ КП(б)Б.

26 лістапада, у 7 гадзін вечара, у памяшканні Беларускага Дзяржаўнага ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычнага тэатра адбудзецца ўрачыстае пасляжэніе рэспубліканскай камісіі па азнаменаванню стагоддзя з дня смерці вялікага рускага байкапіца І. А. Крылова сумесна з прадстаўнікамі партыйных і грамадскіх арганізацый горада.

Білеты ў гаркме і райкамах КП(б)Б.

Рэспубліканская камісія.